

ДРТ–2018 г.

Сусветная гісторыя (навейшы час)

Варыянт змяшчае 50 заданняў і складаецца з часткі А (38 заданняў) і часткі В (12 заданняў). На выкананне ўсіх заданняў адводзіцца 90 мінут. Заданні рэкамендуецца выконваць па парадку. Калі якое-небудзь з іх выкліча ў Вас цяжкасць, перайдзіце да наступнага. Пасля выканання ўсіх заданняў вярніцеся да прапушчаных. Будзьце ўважлівыя! Жадаем поспеху!

Частка А

У кожным заданні часткі А толькі адзін з прапанаваных адказаў з’яўляецца правільным. У бланку адказаў пад нумарам задання пастаўце метку (×) у клетачцы, якая адпавядае нумару выбранага Вамі адказу.


А1. На Парыжскай мірнай канферэнцыі (1919–1920) адзінай віноўніцай развязвання Першай сусветнай вайны была аб’яўлена:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1) Японія; | 3) Францыя; |
| 2) Германія; | 4) Расія. |

А2. Першым прэзідэнтам Чэхаславакіі ў 1918 г. завочна быў выбраны:

- | | |
|------------------|----------------|
| 1) Ю. Пілсудскі; | 3) Т. Масарык; |
| 2) Ф. Эберт; | 4) М. Хорці. |

А3. Тэрыторыя дзяржавы, дзе ў 1923 г. адбыўся «піўны путч», абазначана на карце лічбай:



- | |
|-------|
| 1) 1; |
| 2) 2; |
| 3) 3; |
| 4) 4. |

А4. Агульнай прычынай сусветнага эканамічнага крызісу (1929–1933) быў(-ла; -ло):

- 1) крах сусветнай каланіяльнай сістэмы;
- 2) перавытворчасць тавараў і цыклічнае развіццё капіталізму;
- 3) правядзенне частковай нацыяналізацыі вытворчасці;
- 4) увядзенне «кодэксаў сумленнай канкурэнцыі».

A5. Адзначце падзею, якая адбылася *першай* сярод пералічаных:

- 1) устанаўленне дыктатуры Ф. Франка ў Іспаніі;
- 2) прызначэнне А. Гітлера рэйхсканцлерам Германіі;
- 3) Мюнхенская канферэнцыя па Чэхаславакіі;
- 4) нападзенне Італіі на Абісінію (Эфіопію).

A6. Сусветную гісторыю як гісторыю асобных лакальных цывілізацый даследаваў англійскі вучоны-гісторык:

- 1) А.Д. Тойнбі;
- 2) О. Шпэнглер;
- 3) Э. Рэмарк;
- 4) Т. Драйзер.

A7. Выберыце варыянт адказу, у якім правільна суаднесены гістарычныя падзеі і прозвішчы дзяржаўных дзеячаў.

А) гвалтоўнае далучэнне Аўстрыі да Германіі	1) Р. Макдональд
Б) распрацоўка палітыкі «новага курсу»	2) Б. Мусаліні
В) падпісанне Латэранскіх пагадненняў паміж Італіяй і Ватыканам	3) В. Вільсан
Г) фарміраванне першага лейбарысцкага ўрада ў Вялікабрытаніі	4) Ф. Рузвельт
	5) А. Гітлер

- 1) АЗБ5В2Г4;
- 2) А4Б3В1Г2;
- 3) А5Б4В2Г1;
- 4) А1Б5В4Г3.

A8. Усерасійскую надзвычайную камісію (УНК) у снежні 1917 г. узначаліў:

- 1) Л.Д. Троцкі;
- 2) М.В. Фрунзэ;
- 3) У.І. Ленін;
- 4) Ф.Э. Дзяржынскі.

A9. Грамадзянская вайна ў Расіі завяршылася:

- 1) перамогай Чырвонай Арміі ў раёне ракі Халхін-Гол;
- 2) падпісаннем Брэсцкага мірнага дагавора;
- 3) стварэннем Рэўваенсавета рэспублікі;
- 4) устанаўленнем савецкай улады на Далёкім Усходзе.

A10. Палітыка «ваеннага камунізму» ў Савецкай Расіі прадугледжвала:

А) ліквідацыю кулацтва як класа	1) БВГ
Б) ліквідацыю прыватнай уласнасці	2) АБД
В) стварэнне харчовых атрадаў	3) АВГ
Г) прыцягненне замежнага капіталу	4) БВД
Д) увядзенне працоўных армій і працоўнай павіннасці	

A11. Адзначце характэрныя рысы савецкай палітычнай сістэмы ў 1930-я гг.:

а) адмова ад праследавання царквы	1) а, в
б) поўнае падпарадкаванне працаўніка-вытворцы дзяржаве	2) а, г
в) адмена дзяржаўнага кантролю над сродкамі масавай інфармацыі	3) б, в
г) зрошчванне партыйнага і дзяржаўнага апарату	4) б, г

A12. Сусветнае прызнанне атрымалі працы вучонага І.П. Паўлава ў:

- 1) даследаванні атамнага ядра;
- 2) галіне фізіялогіі;
- 3) тэорыі біясферы;
- 4) тэорыі касмічных палётаў.

A13. Пакт Молатава – Рыбентропа паміж СССР і Германіяй быў падпісаны ў:

- 1) 1936 г.;
- 2) 1938 г.;
- 3) 1939 г.;
- 4) 1941 г.

A14. Адзначце падзею, якая звязана з адлюстраваным на здымку дзяржаўным дзеячам:



- 1) распрацоўка першай Канстытуцыі РСФСР;
- 2) утварэнне СССР;
- 3) пераход да новай эканамічнай палітыкі;
- 4) падаўленне Кранштацкага паўстання.

A15. Марыянетачную дзяржаву Манчжоў-Го ў пачатку 1930-х гг. узначаліў апошні кітайскі імператар:

- 1) Хірахіта;
- 2) Рэза-хан;
- 3) Пу І;
- 4) М.К. Гандзі.

A16. Выберыце варыянт адказу, у якім правільна суаднесены прозвішчы дзяржаўных дзеячаў і гістарычныя падзеі.

А) Танака Гііці	1) прыняцце канстытуцыі Афганістана
Б) Чан Кайшы	2) прыняцце плана заваёвы Японіяй сусветнага панавання
В) Аманула-хан	3) заснаванне новай дынастыі Пехлеві ў Іране
	4) Паўночны паход Нацыянальна-рэвалюцыйнай арміі Кітая
	5) утварэнне Кітайскай Савецкай Рэспублікі

- 1) А2Б5В1;
- 2) А5Б4В2;
- 3) А1Б4В3;
- 4) А2Б4В1.

A17. Другая сусветная вайна пачалася з нападения фашысцкай Германіі на:

- 1) Фінляндыю;
- 2) Польшчу;
- 3) Англію;
- 4) Францыю.

A18. Саюз дзяржаў і народаў, якія змагаліся ў гады Другой сусветнай вайны супраць фашысцкай Германіі і яе саюзнікаў, абазначаецца паняццем:

- 1) рух Супраціўлення;
- 2) антыгітлераўская кааліцыя;
- 3) Народны фронт;
- 4) калабарацыянізм.

A19. У выніку наступальнай аперацыі «Баграціён» Чырвоная Армія летам 1944 г. цалкам вызваліла тэрыторыю:

- 1) Украіны;
- 2) Беларусі;
- 3) Крыма;
- 4) Каўказа.


A20. Упершыню ў Заходняй Еўропе гітлераўцы ў 1941 г. правялі масавае смяротнае пакаранне заложнікаў з ліку мірных жыхароў у горадзе:

- 1) Нант;
- 2) Вішы;
- 3) Варшаве;
- 4) Празе.

A21. Адзначце падзею, якая адбылася апошняй сярод пералічаных:

- 1) канчатковае зняцце блакады Ленінграда;
- 2) стварэнне Цэнтральнага штаба партызанскага руху;
- 3) падпісанне Атлантычнай харты;
- 4) паражэнне японцаў у бітве за востраў Гуадалканал (Саламонавы астравы).

A22. Вынікам наступальнай аперацыі Чырвонай Арміі, схема якой прадстаўлена на карце, стаў(-ла):



- 1) пачатак карэннага пералому ў ходзе вайны;
- 2) завяршэнне карэннага пералому;
- 3) фарміраванне антыгітлераўскай кааліцыі;
- 4) падпісанне Атлантычнай хартыі.

A23. У гады прэзідэнцтва Дж. Кенэдзі ў ЗША была:

- 1) паспяхова вырашана праблема рэканверсіі;
- 2) прынята праграма дасягнення «новых рубяжоў»;
- 3) прынята дактрына «масіраванай адплаты» ў адносінах СССР;
- 4) створана «дзяржава дабрабыту».

A24. Урад лейбарыстаў Т. Блэра ў Вялікабрытаніі ажыццявіў:

- 1) усеагульную прыватызацыю;
- 2) адмену прамога кіравання Лондана ў Ольстэры;
- 3) прыпыненне дзейнасці паўночнаірландскага парламента;
- 4) нацыяналізацыю Англійскага банка.

A25. Змяншэнне залежнасці Францыі ад ЗША ў 1960-я гг. суправаджалася:

- 1) адмовай ад палітыкі «жорсткай эканоміі»;
- 2) паляпшэннем яе адносін з Савецкім Саюзам;
- 3) пашырэннем нацыяналізаванага сектара эканомікі;
- 4) спыненнем каланіяльнай вайны ў В'етнаме.

A26. Адною з прычын германскага «эканамічнага цуда» было (быў; -ла):

- 1) узмацненне дзяржаўнага кантролю над цэнамі;
- 2) пераход да «новай усходняй палітыкі»;
- 3) адмова ад дапамогі па «плане Маршала»;
- 4) наданне свабоды прыватнаму капіталу.

A27. Аб прызнанні аўтарытэту краін Паўночнай Еўропы ў 1970-я гг. сведчыла:

- 1) стварэнне Сусветнай гандлёвай арганізацыі (СГА);
- 2) стварэнне Савета Еўропы (СЕ);
- 3) падпісанне Маастрыхцкага дагавора;
- 4) правядзенне Нарады па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе (НБСЕ).

28. Прэм'ер-міністрам дзяржавы, тэрыторыя якой абазначана на карце, у 1996–2001 гг. быў:



- 1) А. Мора;
- 2) С. Берлусконі;
- 3) М. Монці;
- 4) Р. Продзі.

A29. Адзначце галіну культуры, у якой у другой палове XX ст. плённа працавалі Э. Уорхал і Р. Гутуза:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) літаратура; | 3) кінематограф; |
| 2) выяўленчае мастацтва; | 4) архітэктура. |

A30. З дакладам аб выкрыцці культу асобы Сталіна на XX з'ездзе КПСС выступіў:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1) Л.П. Берыя; | 3) М.І. Калінін; |
| 2) М.С. Хрушчоў; | 4) Д.А. Мядзведзеў. |

A31. Найважнейшыя палажэнні канцэпцыі «развітога сацыялізму» былі адлюстраваны ў:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1) Канстытуцыі 1977 г.; | 3) Праграме КПСС 1961 г.; |
| 2) «дактрыне Брэжнева»; | 4) новым палітычным мысленні. |

A32. Адзначце падзею, якая адбылася першай сярод пералічаных:

- 1) утварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў;
- 2) XIX Усесаюзная партыйная канферэнцыя;
- 3) абранне М.С. Гарбачова прэзідэнтам СССР;
- 4) I з'езд народных дэпутатаў СССР.

A33. Для характарыстыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця Расійскай Федэрацыі правільным з'яўляецца сцверджанне:

- 1) У 1992–1993 гг. адной з важнейшых мер для рэфармавання эканомікі стала нацыяналізацыя дзяржаўных прадпрыемстваў і жылля.
- 2) З мэтай пераадолення спаду эканомікі ў РСФСР у сярэдзіне 1990-х гг. была забаронена індывідуальная працоўная дзейнасць.
- 3) Канстытуцыя Расійскай Федэрацыі, якая была прынята ў 1993 г., значна пашырала паўнамоцтвы Дзяржаўнай думы.
- 4) У Расійскай Федэрацыі ў ходзе правядзення зямельнай рэформы была ўведзена прыватная ўласнасць на зямлю.

A34. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС адбылася ў:

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1) 1953 г.; | 2) 1964 г.; | 3) 1986 г.; | 4) 1991 г. |
|-------------|-------------|-------------|------------|

A35. Да характэрных рысаў «Вялікай культурнай пралетарскай рэвалюцыі» ў Кітаі адносяцца:

А) стварэнне атрадаў хунвэйбінаў і цзаафаней	1) АБГ
Б) фарсіраванае будаўніцтва камунізму праз «вялікі скачок»	2) АГД
В) пераўтварэнне кааператываў у народныя камуны	3) БВГ
Г) правядзенне паказальных «судовых працэсаў» над усімі, хто падазраваўся ў нелаяльнасці да камуністычнай улады	4) ВГД
Д) стварэнне рэвалюцыйных камітэтаў у якасці новых органаў улады	

A36. Адзначце падзею, якая звязана з адлюстраваным на здымку дзяржаўным дзеячам:



- 1) ісламская рэвалюцыя;
- 2) абвяшчэнне эры Хэйсэй у Японіі;
- 3) прыняцце «мемарандума Танака»;
- 4) правядзенне палітыкі «хусцісіялізму».

A37. Устаноўце паслядоўнасць падзей у гісторыі краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі ў другой палове XX – пачатку XXI ст.:

А) пачатак «культурнай рэвалюцыі» ў Кітаі	1) АГВБ
Б) нацыяналізацыя Суэцкага канала	2) БГАВ
В) абвяшчэнне Ісламскай Рэспублікі Іран	3) ВАГБ
Г) прыход А. Піначэта да ўлады ў Чылі	4) БАГВ

A38. Адзначце падзеі, якія адбыліся ў 1960–1970-я гг. у сферы міжнародных адносін.

А) прызнанне Арганізацыяй вызвалення Палесціны (АВП) дзяржавы Ізраіль	1) АБГ
Б) падпісанне Дагавора аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі	2) АВГ
В) падпісанне Парыжскіх пагадненняў аб спыненні вайны ў В'етнаме	3) БВД
Г) заканчэнне ірана-іракскай вайны	4) ВГД
Д) «танкінскі інцыдэнт»	

Частка В

Адказы, атрыманыя пры выкананні заданняў часткі В, запішыце ў бланку адказаў. Кожную літару, лічбу пішыце ў асобнай клетачцы (пачынаючы з першай) па ўзорах, указаных у бланку.

В1. Самастойнае ажыццяўленне дзяржаўнай улады ці шырокае ўнутранае самакіраванне, якое прадастаўляецца асобнай тэрыторыі або народу, які кампактна пражывае ў межах дзяржавы, выражаецца паняццем ____.

Адказ запішыце словам у форме назоўнага склона.

В2. Устанавіце паслядоўнасць прыходу да ўлады дзяржаўных дзеячаў.

- 1) Б. Мусаліні;
- 2) М. Хорці;
- 3) Л. Блюм;
- 4) Ф. Франка;
- 5) А. Гітлер.

Адказ запішыце лічбамі, захоўваючы атрыманую паслядоўнасць. Напрыклад: 24135.

В3. Вызначце тры характэрныя рысы новай эканамічнай палітыкі:

- 1) адмова ад таварна-грашовых адносін;
- 2) забарона найму рабочай сілы;
- 3) прыцягненне замежнага капіталу;
- 4) замена харчразвёрсткі фіксаваным харчпадаткам;
- 5) нацыяналізацыя прамысловасці;
- 6) адмена ўраўняльнага размеркавання.

Адказ запішыце лічбамі ў парадку ўзрастання. Напрыклад: 123.

В4. Італія ў перыяд Другой сусветнай вайны падпісала перамір'е з англа-амерыканскім камандаваннем у _____ годзе.

Адказ запішыце ў выглядзе чатырохзначнага ліку. Напрыклад: 1917.

В5. У гады Вялікай Айчыннай вайны юныя камсамольцы-падпольшчыкі ў Краснадоне стварылі арганізацыю «_____» (назва).

Адказ запішыце словам (або словамі без прабелаў, злучка або іншых раздзяляльных знакаў) у форме назоўнага склону.

В6. Вызначце тры характэрныя рысы постындустрыяльнага грамадства:

- 1) тэхналагічны падзел працы;
- 2) стварэнне глабальнай інфармацыйнай прасторы;
- 3) перамеркаванне рабочай сілы з вытворчай сферы ў сферу паслуг;
- 4) вызначальная роля ўласнікаў зямлі ў грамадстве;
- 5) развіццё новых інфармацыйных тэхналогій;
- 6) высокая канцэнтрацыя вытворчасці і рабочай сілы.

Адказ запішыце лічбамі ў парадку ўзрастання. Напрыклад: 123.

В7. Устанавіце адпаведнасць.

А) М.Л. Кінг	1) аб'яднанне Германіі
Б) Б. Абама	2) выхад Францыі з ваеннай арганізацыі НАТА
В) Г. Коль	3) стварэнне прафсаюза «Салідарнасць» у Польшчы
Г) Л. Валенса	4) аперацыя НАТА па звяржэнні рэжыму М. Кадафі ў Лівіі
	5) барацьба афраамерыканцаў супраць расавай дыскрымінацыі

Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар. Памятайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца. Напрыклад: А1Б5В3Г2.

В8. Дагавор аб стварэнні Еўрапейскай эканамічнай супольнасці (ЕЭС) («Агульны рынак») быў падпісаны ў Рыме ў _____ годзе.

Адказ запішыце ў выглядзе чатырохзначнага ліку. Напрыклад: 1917.

В9. Устанавіце адпаведнасць.

А) падпісанне паміж СССР і ЗША Дагавора аб ліквідацыі ракет сярэдняй і меншай далёкасці	1) 1949 г.
Б) стварэнне Мытнага саюза	2) 1961 г.
В) падпісанне Дагавора аб стварэнні Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі	3) 1987 г.
Г) першае выпрабаванне ядзернай зброі ў СССР	4) 1999 г.
	5) 2010 г.

Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар. Памятайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца. Напрыклад: А4Б5В1Г2.

В10. Буйнейшы міжнародны даследчыцкі цэнтр – Аб’яднаны інстытут ядзерных даследаванняў – быў створаны ў 1956 г. пад Масквой у ____ (назва горада).

Адказ запішыце словам у той форме, у якой яно павінна быць пададзена ў сказе.

В11. Устанавіце паслядоўнасць падзей у гісторыі СССР і Расійскай Федэрацыі.

- 1) Прыняцце Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі;
- 2) пачатак контртэрарыстычнай аперацыі ў Чачэнскай Рэспубліцы;
- 3) прыняцце Праграмы пабудовы камунізму;
- 4) кампанія па барацьбе з «бязродным касмапалітызмам»;
- 5) увод савецкіх войскаў у Афганістан.

Адказ запішыце лічбамі, захоўваючы атрыманую паслядоўнасць. Напрыклад: 42135.

В12. Размяшчэнне савецкіх ракет з ядзернымі боегалоўкамі ў 1962 г. на тэрыторыі, паказанай на карце, прывяло да ____ крызісу.

Адказ запішыце словам у той форме, у якой яно павінна быць пададзена ў сказе.

